

План мерапрыемстваў ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” на ліпень 2021 г.

Бібліятэкі ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” у 2021 годдзе прымаюць удзел у праектах, праграмах і акцыях:

- 1. Бібліятэчны інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”;*
- 2. Віртуальны бібліятэчны праект “Пісьменнікі-юбіляры”;*
- 3. Краязнаўчы анлайн-праект “Пазнай свой край”;*
- 4. Раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки” на 2021-2023гг.;*
- 5. Раённая бібліятэчная праграма “В гармонии с возрастом” на 2021 – 2023 гг.;*
- 6. Раённая бібліятэчная інтэрнет-акцыя “Молодежь против наркотиков”;*
- 7. Раённы бібліятэчны фотаконкурс BOOK-LOOK “Книжный драйв”;*
- 8. Краязнаўчы анлайн-праект “Родам з нашай зямлі” (філіял “Мілявіцкая СБ”).*

Мастоўская раённая бібліятэка

- “Адзіная і непаўторная Беларусь” (да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь) – бібліятэчная пляцоўка, 03.07
- “Знаёмцеся – вершы Людмілы Кебіч” (да 70-годдзя з дня нараджэння гродзенскай паэтэсы) – відэаагляд, 17.07
- “Алые паруса” А.С. Грын (да 100-годдзя юбілея кнігі) – акцыя “BOOK-LOOK” Книжный драйв”, 26.07

Сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача

- “Лето, солнце, сто фантазий” (да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь) – гульнёвая пляцоўка, 03.07
- “ГАВ-МЯУ-ШОУ” – гульнёвая пляцоўка, 05.07
- “Чудеса, да и только” – марафон казак, 06.07
- “Литературная Бухта-Барахта” (свята ракі Нёман “На хвалях Нёмана”) – гульнёвая пляцоўка, 10.07
- “По секрету всему свету” – гульнёвая пляцоўка, 13.07
- “Книжные близнецы” (праграма “Лето с книгой – это здорово!”) – фотамарафон, 15.07
- “Летних красок карусель” (акцыя “Кніжныя жмуркі”) – летняя вандроўка, 21.07
- “Всей семьей у книжной полки” (сямейны book-пікнік “Чтение сближает”) – літаратурны кактэйль, 29.07

філіял “Мастоўская гарадская бібліятэка”

- “Книжное путешествие” – конкурс малюнкаў, 01.07
- “Книга зовет” – буккросінг, 07.07
- “Узнай героя по описанию” – віктарынная карусель, 14.07

- “Скрыпка беларуская” (да 145-годдзя з дня нараджэння Цёткі (А.Пашкевіч) – анлайн-чытанне, 15.07

- “Листая книжные страницы” – анлайн-водгук, 21.07

філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка”

- “Мае любімыя вершы” (аматарскае аб’яднанне “Залаты ўзрост”) – літаратурны вечар, 08.07

- “Бэзавы дом” (да 70-годдзя з дня нараджэння Л. Кебіч) – бібліяграфічны агляд, 16.07

- “Свет души” (праграма супрацоўніцтва Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь і Беларускай Праваслаўнай царквы ў галіне культуры і творчай дзейнасці, аховы аднаўлення і развіцця гістарычнай і культурнай спадчыны) – урок духоўнасці, 21.07

- “Когда мы едины – мы непобедимы” (да Года народнага адзінства) – інфарміна, 28.07

філіял “Дубненская сельская бібліятэка”

- “Путешествие в страну Безопасности” – сустрэча, 17.07

- “Память пылающих лет” (да Дня памяці загінуўшых жыхароў вёскі Княжаводцы) – відэапрэзентацыя, 23.07

- “Мой портрет с любимой книгой” (акцыя па рабоце з моладдзю “BOOK-LOOK” Книжный драйв”) – BOOK-сэлфі, 29.07

- “Яркая радуга на клумбах” (аматарскае аб’яднанне “Сялянчка”) – фотаконкурс, 31.07

філіял “Зарудаўеўская сельская бібліятэка”

- “Брось природе спасательный круг” – экалагічная гадзіна, 10.07

- “У гасцях у казачных герояў” – гучныя чытанні, 17.07

філіял “Лунненская сельская бібліятэка”

- “Беларусь героическая” (акцыя “Бессмертна Победа, бессмертны ее солдаты”) – гістарычны ўрок-напамінанне, 01.07

- С. Кадашников “Летела с фронта похоронка” – анлайн-чытанне, 02.07

- “На Купалу сонца рана ўстала” (раённая бібліятэчная праграма “В гармонии с возрастом”, аматарскае аб’яднанне “Гаспадынька”) – пасяджэнне, 09.07

- А. Барто “Игрушки” (акцыя “BOOK-LOOK” Книжный драйв) – фотаінсталяцыя на кнігу, 13.07

- “Славуetyя творы М. Багдановіча” (да 130-годдзя з дня нараджэння М.Багдановіча, праект “І застаўся ты ў нашых душах”) – літаратурнае падарожжа, 20.07

- І. Самарына “Задумайтесь, что чувствует малыш” (раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – анлайн-чытанне, 23.07

- “Трезвость – выбор сильных” – інфарміна, 28.07

філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка”

- “Мая Беларусь” (да Года народнага адзінства) – інтэлектуальны турнір, 02.07

- “На мове сэрца” (да 70-годдзя з дня нараджэння беларускай паэткі Людмілы Кебіч) – гучныя чытанні, 12.07

філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка”

- “Свой скарб табе народ я аддаю” (да 145-годдзя з дня нараджэння (Цётка (А. Пашкевіч) – паэтычная гасцёўня, 04.07

- “ЛІТературный чеМОДанчик” (аматарская аб’яднанне “Моладзь.ВУ”) – выставачная экспазіцыя, 11.07

- “Грыбны калейдаскоп” (аматарская аб’яднанне “Моладзь.ВУ”) – гульня-падарожжа, 17.07

- “Счастлив тот, кто счастлив дома” – урок, 25.07

філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка”

- “Моя Родина - Беларусь” – экалагічны урок, 04.07

- “Рай для адзіноты” (да 70-годдзя гродзенскай паэтэсы Людмілы Кебіч) – літаратурныя чытанні, 11.07

філіял “Пескаўская сельская бібліятэка”

- “Рэха вайны на Мастоўшчыне” (да Дня вызвалення Мастоўшчыны) – кніжна-ілюстрацыйная выстава, 01.07

- “Да нас сябры прыходзяць са старонак кніжных” (акцыя “Летнее предпоЧтение”) – падарожжа па кніжных паліцах, 11.07

- “Памяць зямлі беларускай” (аматарскае аб’яднанне “Зносіны”) – гутарка-падарожжа да помніка ахвярам Халакосту, 11.07

- “Паклон табе, зямля бацькоў” (акцыя “Летнее предпоЧтение”) краязнаўчая віктарына, 25.07

філіял “Правамастоўкая сельская бібліятэка”

- “Гады вайны – гады разрухі” – бібліяграфічны агляд ваеннай літаратуры, 10.07

- “Наша сямья – книжкины друзья” (раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – праграма, 15.07

- “Беражы прыроду” – экалагічная акцыя, 17.07

- “Край, в котором живу и мечтаю” (аматарская аб’яднанне “Карані”) – фальклорная палітра, 29.07

філіял “Рагозніцкая сельская бібліятэка”

- “Гэта быў час, які нельга забыць” – выстава-напамін, 01.07

- “Дорогой сказок” (аматарскае аб’яднанне “Чамучкі”) – віктарына, 04.07

- “Обо всем на свете в журнале и газете” (аматарскае аб’яднанне “Чамучкі”) – прэс-інфармацыя, 11.07

- “Рамонкавы светанак” (да 70-годдзя з дня нараджэння Людмілы Кебіч) – паэтычныя арэлі, 17.04

філіял “Стралецкая сельская бібліятэка”

- “Твая зямля, твая Радзіма названа светла: Беларусь” (аматарскае аб’яднанне “Сустрэчы”) – завочнае падарожжа, 08.07
- “Молоко – залог здароўя” (акцыя “BOOK-LOOK “Книжный драйв”)
- кніжны нацюрморт, 16.07
- “Вершы Л.Кебіч” (да 70-годдзя з дня нараджэння гродзенскай паэтэсы Л. Кебіч) – анлайн-чытанні, 17.07
- “Путешествие в страну Литературию” – літаратурная гульня, 18.07

філіял “Струбніцкая сельская бібліятэка”

- “Любовь в русской поэзии” (раённы інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”)
- чытанне вершаў, 16.07
- “Волшебство своими руками” (аматарская аб’яднанне “Краіна талентаў”) – работа з ватнымі дыскамі, 25.07

філіял “Харціцкая сельская бібліятэка”

- “Свой скарб табе, народ, аддаю” (да 145-годдзя з дня нараджэння Цёткі (А.Пашкевіч) – літаратурны партрэт, 15.07
- “Край свой родны абыйду, скарбы розныя знайду” – фальклорная выстава-гадзіна, 16.07
- “Залаты россып вершаў” – літаратурны мацыён, 18.07
- “Где любовь и свет, там и горя нет” (аматарская аб’яднанне “Сердца, открытые добру”) – літаратурна-музычная праграма, 27.07
- “Книжное царство – детское государство” – выстава-прэзентацыя, 29.07

Дырэктар

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”

Т.І.Стэльмах